

ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 21 (657) | Аўторак, 9 чэрвеня 1987 г. | Газета заснавана ў верасні 1969 года. | Выходзіць раз у тыдзень | Цана 2 кап.

Гутарка ў інтэрнаце ПА ПЫТАННЯХ ПЕРАБУДОВЫ

У інтэрнаце № 4 адбылася цікавая сустрэча студэнтаў эканамічнага факультэта з першым сакратаром Гомельскага гаркома камсамола дэлегатом ХХ з'езда ВЛКСМ Вячаславам Асіпенкам і выкладчыкамі кафедры галіновых эканомікі: яе загадчыкам прафесарам С. А. Кімам, дацэнтам А. В. Няверавым, сакратаром партбіора эканомфака Т. В. Карпей, партгрупоргам кафедры Г. М. Коўзік.

У сваім выступленні В. Асіпенка падзяліўся ўражаннямі ад ХХ з'езда Ленінскага камсамола краіны, гаварыў аб рабоце яго секцый, аб тых праблемах, якія стаяць перад савецкай моладдзю на сучасным этапе перабудовы і сацыяльна-эканамічнага развіцця сацыялістычнай дзяржавы.

Прафесар С. А. Кім сваё выступленне прысвя-

ціў пытанням падрыхтоўкі эканамістаў шырокага профілю ва ўмовах перабудовы вышэйшай школы.

Студэнтамі было зададзена шмат пытанняў, на якія яны атрымалі вычарпальныя адказы. Адначасова будучыя спецыялісты гаварылі аб тым, што яшчэ не ўсе выкладчыкі эканамічнага факультэта перабудаваліся ў сваёй выкладчыцкай рабоце, некаторыя з іх вядуць лекцыйныя заняткі, дыктуючы матэрыял са сваіх конспектаў, не шукаюць актыўных форм перадачы ведаў студэнтам.

Указвалася і на тое, што многія студэнты працягваюць пасіўнасць як у вучобе, так і ў грамадскім жыцці і мала што робіцца для таго, каб іх вывесці з такога інертнага стану.

Выказаныя студэнтамі заўвагі ў час сустрэчы са сваімі выкладчыкамі абмеркаваны на пасяджэнні кафедры і прадугледжаны меры для ўхілення меўшых месца недахопаў у падрыхтоўцы будучых эканамістаў, на прыяждзенню вучэбнага працэсу ў адпаведнасць з новымі патрабаваннямі.

Радзіме адслужыць дастойна

У канцы гэтага месяца воінамі Узброеных Сіл СССР стануць каля 50 студэнтаў, у асноўным першага і другога курсаў, фізічнага факультэта. Ім прадастаўлена права датэрміновай здачы ўсіх экзаменаў. Многія рэбаты паспяхова спраўляюцца з гэтай нялёгкай задачай.

Днямі ўсіх прызыўнікоў фізічнага факультэта гасцінна запрасілі ў студэнцкае кафе. Тут сабраліся іх выкладчыкі, таварышы па вучобе, каб сказаць цёплыя словы на дарогу, выказаць свае пажаданні ўсім тым, хто заступіць на ахову свяшчэнных рубяжкоў Радзімы.

Усхваляванымі былі словы дэкана факультэта М. В. Максіменкі, сакратара партбіора Т. П. Жалонкінай, рэктара ўніверсітэта маральна-эстэтычнага выхавання, дацэнта кафедры этыкі, эстэтыкі і навуковага атэізму Т. П. Гаранінай. Яны выказалі цвёрды ўпэўненасць, што армейская сям'я з задавальненнем прыме новае папаўненне і маладыя воіны з лёгкасцю і дапамогай факультэта не падавядуць, праявляючы сабе з самага найлепшага боку ў палітычным і баявой падрыхтоўцы. Ім ёсць на каго раўняцца. Цяпер на факультэце вучыцца нямяла былых воінаў, якія вярнуліся ва ўніверсітэт са шматлікімі падзякамі і нават узнагародамі, а некаторыя

сталі камуністамі.


Прыкладам для кожнага сёння можа быць воін-інтэрнацыяналіст член КПСС Міхаіл Жукевіч. Ён у свой час праходзіў службу ў саставе абмежаванага кантынгенту савецкіх воінаў на тэрыторыі Дэмакратычнай Рэспублікі Афганістан, дзе пры выкананні аднаго з заданняў вызначыўся смеласцю і мужнасцю і ўдастоены баявой узнагароды. Ён падзяліўся перад заўтрашнімі воінамі ўспамінамі аб сваёй службе, даў ім слухныя парады. Яму, а таксама выступіўшаму былому воіну В. Шуцру, было зададзена шмат пытанняў, і на ўсе дадзеныя вычарпальныя адказы.

На вечары па заўважках прызыўнікоў выконваліся любімыя песні, сярод якіх былі і салдацкія.

Ва ўрачыстай абстаноўцы будучым воінам уручылі паштоўкі-наказы і кнігі з памятнымі надпісамі.

У той незабыўны вечар у студэнцкім кафе панавала атмасфера шчырасці і даверлівасці. Студэнты, якія хутка надзенуць салдацкую форму, далі камсамольскую клятву дастойна несеці нялёгкаю службу, падтрымліваць пастаянную сувязь са сваім факультэтам, ўніверсітэтам і праз два гады зноў вярнуцца сюды для прадаўжэння вучобы.

ІМІ ГАНАРЫЦЦА УНІВЕРСІТЭТ



На гісторыі, як і на іншых факультэтах універсітэта, пачаліся экзамены летняй сесіі. Старажана рыхтавалася да іх чацвёртакурсніца аддзялення рускай мовы і літаратуры Волга Васяйчова. У яе заліковай кніжцы толькі выдатныя адзнакі. Ленінская стипендыятка ўпэўнена ў свае веды і спадзяецца, што і цяперашняя сесія закончыцца для яе таксама паспяхова.

НА ЗДЫМКУ: В. Васяйчова.

ЭКСПАНАТ УДАСТОЕНЫ МЕДАЛЯ

У мінулым месяцы ў г. Чэске-Будзевіцы (ЧССР) праходзіла міжнародная выстаўка навукова-тэхнічнай творчасці моладзі «Зеніт-87». Мне пачасціла быць ад Гомельскага абкома камсамола адным з яе арганізатараў і гідам. На выстаўку быў прадстаўлены і экспанат ад нашай кафедры — «Аўтаматычная генерацыя праграм разліку эканамічных паказчыкаў». Яго распрацоўшчыкамі з'яўляюцца выпускнік эканомфака ГДУ, слухач факультэта павы-

шэння кваліфікацыі ўніверсітэта па спецыяльнасці «Эканамічная інфарматыка і АСК», інжынер куставага ІВЦ станкабудуўнічага вытворчага аб'яднання імя С. М. Кірава А. Голуб і студэнтка гр. 0-41 С. Судас (навуковы кіраўнік к. э. н., дацэнт А. А. Скорэва). Гэты экспанат атрымаў высокую адзнаку і ўдастоены медалю «Майстар будучыні».

Л. АКСЕНАВА,
дацэнт
кафедры АМАЭІ.

ВЫДАДЗЕНА НА КІТАЙСКОЙ МОВЕ

Імя члена-карэспандэнта Акадэміі педагагічных навук СССР, доктара педагагічных навук, прафесара, загадчыка кафедры педагагікі і псіхалогіі нашага ўніверсітэта І. Ф. Харламава добра вядома работнікам вышэйшай школы, настаўнікам, навуковым супрацоўнікам і многім студэнтам не толькі нашай рэспублікі, але і далёка за яе межамі. Яго пашу належыць шэраг навуковых прац, якія знайшлі шырокае прызнанне і сталі настольнымі кнігамі пры вивучэнні сучаснай педагагікі. Некаторыя з іх выдадзены на іншых мовах краіны.

Прыемнай навіной для Івана Фёдаравіча стала выданне яго асноўных навуковых прац у Кітаі. Адзін экзэмпляр гэтай аб'ёмістай кнігі атрымаў яе аўтарам.

СТУДЭНТЫ — У ПІЯНЕРСКИХ ЛАГЕРАХ

Прышоў чэрвень і для школьнікаў, за выключэннем вучняў васьмых і дзесятых класаў, якія здаюць цяпер экзамены, пачалася пара адпачынку. Яна будзе цікавай і разнастайнай. Многія рэбаты выязджаюць у лагеры працы і адпачынку, тысячы школьнікаў гасцінна прымуць піянерскія лагеры.

Для работы з дзецьмі неабходна вялікая колькасць выхавальцаў, піянерважатах, работнікаў фізічнага выхавання. Спатрэбілася дапамога нашага ўніверсітэта. І яна аказана. Для піянерскіх лагераў аўбласці выдзелена 60 студэнтаў трэціх курсаў, для якіх пераводныя экзамены перанесены на верасень.

30 будучых фізікаў прыступілі да работы ў піянерскіх лагерах

«Хваля» Гомельскага рачнога пароходства, «Лясная казка» абкома прафсаюза работнікаў асветы, вышэйшай школы і навуковых устаноў, «Юбілейны» завада «Электраапаратура», «Сасновы бор» вытворчага швейнага аб'яднання «Камінтэрн», «Онга» завада пускавых рухавікоў.

У піянерскія лагеры выехалі для работы таксама студэнты гісторыка-філалагічнага і матэматычнага факультэтаў. Па заканчэнні экзаменаў у іх будзе накіравана яшчэ 130 чалавек, якія пройдуць добрую практыку для сваёй будучай педагагічнай дзейнасці.

М. ЖУКЕВІЧ,
намеснік сакратара
камітэта ЛКСМБ
па ідэалагічнай рабоце.

КАНДЫДАТЫ Ў ДЭПУТАТЫ

Акруговымі выбарчымі камісіямі зарэгістраваны кандыдатамі ў дэпутаты:

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА САВЕТА:
Бокуць Барыс Васільевіч — рэктар Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта па Кіраўскай выбарчай акрузе № 76.

ГОМЕЛЬСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА:
Шамяткоў Леанід Аляксандравіч — прарэктар па вучэбнай рабоце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта па Жаркоўскай выбарчай акрузе № 349.

Лапіцкая Надзежда Іванаўна — студэнтка 2-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта па Дняпроўскай выбарчай акрузе № 360.

ЦЭНТРАЛЬНАГА РАЁННАГА САВЕТА:
Ляўчук Віктар Дамітрыевіч — студэнт 3-га курса матэматычнага факультэта па Савецкай выбарчай акрузе № 143.

Маторніка Геннадзь Іванавіч — студэнт 3-га курса эканамічнага факультэта па Савецкай выбарчай акрузе № 145.

Сечка Леанід Ніканравіч — прарэктар па завочнаму навучанню Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта па Песінскай выбарчай акрузе № 176.



НА ЗДЫМКУ: сакратар участка № 22 Ю. Д. Алейнік і член гэтай камісіі Н. Ф. Бабікава вивяраюць спісы выбаршчыкаў.

Фота А. Ульянінай.

3 УЗНАГАРОДАЙ!

За шматгадовую навукова-педагагічную і выхавальчую работу, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і ў сувязі з 50-годдзем з дня нараджэння дацэнт кафедры аналізу гаспадарчай дзейнасці МАКСІМОВІЧ Алена Іванаўна ўзнагароджана Ганаровай граматай рэктарата, парткома і прафкома ўніверсітэта.

НАСУСТРАЧ ВЫБАРАМ

З АБАВЯЗКАМІ
ДЭПУТАТА
СПРАВІЦА

Прозвішчы студэнтаў Мікалая Мезгі, Алены Шавелевай, Надзежды Лапіцкай ведаюць амаль усе члены тысячага калектыва гісторыка-філагічнага факультэта. Усе тры яны былі ў цэнтры ўвагі ў той дзень, калі на перадвыбарным сходзе праходзіла вылучэнне кандыдата ў дэпутаты гарадскога Савета народных дэпутатаў.

Трэба адзначыць: усе студэнты і выкладчыкі, якія прысутнічалі на гэтым сходзе, да абмеркавання кандыдатур падышлі з поўнай сур'езнасцю. Кожны з названых прэтэндэнтаў на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты заслугоўваў, каб яму аказалі давер'е. Выбар вызначыла галасаванне. Большасць галасоў атрымала Надзежда Лапіцкая.

Сёння мне хочацца каротка расказаць пра гэтую студэнтку з гр. Р-24, якая ўпершыню ў сваім жыцці прыме ўдзел у выбарах народных дэпутатаў і з якой выпай з'явілі гонар быць вылучанай кандыдатам у дэ-

путаты гарадскога Савета па Дняпроўскай выбарчай акрузе № 360.

Надзежда — выдатніца вучобы. Падыроўтку да педагогічнай працы яна плённа спалучае з абавязкамі старасты акадэмічнай групы, з выкананнем іншых камсамольскіх і прафсаюзных даручэнняў. У тым, што група Р-24 была прызнана лепшай па выніках працы на сёлетнім камуністычным суботніку, вялікая заслуга яе старасты.

Характэрная рыса Н. Лапіцкай у тым, што яна не застаецца раўнадушнай ні да адной справы сваёй групы, курса, факультэта, імкнецца ва ўсім прыняць асабісты ўдзел. У любы час яна гатова прыйсці на дапамогу таварышу, які адстае ў вучобе, але ў тым выпадку, калі што-небудзь яму даецца з цяжкасцю. Разам з тым непрымірыма да гультаёў, прагульшчыкаў, адносіцца да іх крытычна і прынціпова.

Выкладчыкі і студэнты нашага факультэта цвёрда ўпэўнены, што Надзежда Лапіцкая паспяхова справіцца са сваімі дэпутацкімі абавязкамі і заўжды будзе прыкладам у вучобе і грамадскай рабоце.

С. ЛЫСЕНКА,
сакратар
камітэта камсамола
гісторыка-філагічнага
факультэта.

ПРОСЬБА ВЫБАРШЧЫКАЎ
ЗА ДАВОЛЕНА

У перыяд падрыхтоўкі да выбараў у мясцовыя Саветы прыбавілася клопатаў у агітатараў. Яны свечасова перапісалі выбаршчыкаў, склалі іх спісы для кожнага выбарчага ўчастка, па графіку дзяжуряць у пакоях выбаршчыкаў, дзе вядуць шырокую агітацыйна-масавую работу.

У ходзе перапісу выбаршчыкаў агітатары зацікавілі ўсімі іх запатрабаванымі і дамагаюцца выканання ўсемагчымых просьб. Так, асістэнт кафедры гісторыі СССР і БССР М. П. Савінская перапісвала выбаршчыкаў па вуліцы 3-я Авіацыйная. Жыхары дома 13 кв. 3 Жалезняковы паскардзіліся на тое, што ўжо на працягу двух гадоў не задавальняецца іх просьба на замену ў кватэры двухкамернай пліты на чатырхкамерную, хаця ў райвыканоме ім паабяцалі вырашыць пытанне станоўча.

Агітатар паведміла пра гэты факт сакратару выбарчай камісіі выбарчага ўчастка № 22, які размяшчаецца ў вучбым корпусе № 1, Ю. Д. Алейнік. Для вырашэння бытавой праблемы Юлія Дмітрыўна звярнулася да кіраўніцтва жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 8. І галоўны інжынер, і начальнік ЖЭУ спачатку спрабавалі дэкаваць, што ў малагабарытнага двухкамернага кватэры такія газпліты не ўстанавіваюцца. Аднак Ю. Д. Алейнік правяла настойлівасць і дамагае таго, каб у кватэру Жалезняковых завезлі і ўстанавілі чатырхкамерную пліту. За гэты выбаршчыкі засталіся шчыра ўдзячнымі і ёй і агітатару М. П. Савінскай.

[НАШ КАР.]

АКТЫВІЗАВАЛА РАБОТУ БІБЛІЯТЭКА

Менш чым праз два тыдні абдуцця выбары ў мясцовыя Саветы народных дэпутатаў і народных суддзяў раённых (гарадскіх) народных судоў.

Адметнай асаблівасцю пераходнай выбарчай кампаніі з'яўляецца тое, што гэта — першыя выбары пасля гістарычнага XXVII з'езда КПСС. Яны пройдуць у год 70-годдзя Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, ва ўмовах, калі ў краіне ажыццяўляецца істотная перабудова, накіраваная на якаснае абнаўленне грамадства, яго ўсебаковую дэмакратызацыю, паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Яшчэ адна істотная асаблівасць прадстаўчых выбараў у адрозненне ад усіх папярэдніх, як вядома, у тым, што на перадвыбарных сходах у радзе месц разглядалася не адна, а некалькі кандыдатур на выбарчай акрузе. Да таго ж, ва ўсіх калектывах былі створаны ўсе ўмовы для зацікаўлення, дзелавога і прынціповага іх абмеркавання.

Выбары ў мясцовыя Саветы народных дэпутатаў і народных суддзяў — важная і адказная палітычная кампанія. Яна павінна, як адзначыла Палітбюро ЦК КПСС, адыграць важную ролю ў паляпшэнні работы мясцовых Саветаў і праваахоўных органаў, далейшым развіццём сацыялістычнай дэмакратыі, павышэнні працоўнай і палітычнай актыўнасці савецкіх людзей у барацьбе за сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і духоўнае ўзбагачэнне нашага грамадства, па-

спяховае выкананне планаў 1987 года і пяцігодкі ў цэлым.

У пастанове ЦК КПСС «Аб падрыхтоўцы да 70-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі» партыйным арганізацыям, савецкім органам прапанавана шырока выкарыстаць перыяд падрыхтоўкі да выбараў, іншыя мажымы кампаніі для росту мацэні заваяў Вялікага Кастрычніка ў справе ажыццяўлення лаўнаўладдзя працоўных, дэмакратычнага характару савецкага дзяржаўнага ладу і прынціпаў сацыялістычнага самакіравання народа, усямерна саўдзейнічаць правядзенню гэтых прынціпаў у жыццё, аргументавана паказваць дасягненні сацыялізму і яго карэнныя перавагі перад капіталізмам, умоўваючы веру савецкіх людзей у жыццёсвардзальнасць камуністычных ідэялаў.

Падрыхтоўка і правядзенне выбараў — важны і адказны перыяд і ў рабоце ўніверсітэцкай бібліятэкі. Бібліятэкару, як ідэалагічнаму работніку і як агітатару (а ён павінен ім быць), заўсёды ёсць што сказаць людзям.

Наша бібліятэка, акрамя літаратуры па розных галінах ведаў, атрымлівае па падпісцы 34 назвы газет і 722 — часопісаў, многія з якіх у апошні час публікуюць з пазіцыі праўды жыццёва важныя артыкулы, цікавыя нарысы, усебакова асвятляюць міжнароднае становішча. Роботнікі бібліятэкі аформілі разнастайныя адкрытыя прагледы, кніжныя паліцы, выстаўкі літаратуры:

«Адзінства праў і абавязкаў грамадзян СССР», «Носьбіт улады — народ», «Светы — вышэйшая форма народаўладдзя» [У. І. Ленін], «Пра маю Айчыну, Рэспубліку маю», «Пра працы і гонар» і інш.

У чытальнай зале № 1 пастаянна дзейнічае выстаўка: «Цэнтральны раённы Савет народных дэпутатаў інфармуе». Выстаўка ўтрымлівае канкрэтныя лічбавы і інфармацыйны матэрыял і мае наступныя раздзелы: «Літаратура ў дапамогу выбаршчыкам», «Графікі прыёму грамадзян адказнымі работнікамі выканкома», «Да веданы матэрыял для адказаў дэпутатаў», «Мерапрыемствы па выкананню наказаў і прапаноў выбаршчыкаў», «Інфармацыя аб выкананні рашэнняў райсавета» і г. д.

Даведачна-бібліяграфічны аддзел аформіў выстаўку бібліяграфічных указальнікаў да выбараў: «Лад жыцця, народжанага Кастрычнікам», складзена картатэка «Дэмакратыя Краіны Саветаў», аформлены календар «Людзі, падзеі, факты», прысвечаны дню выбараў у мясцовыя Саветы і народных суддзяў.

У бліжэйшы час прагледжана правесці дыспут па творах сучаснай савецкай літаратуры «Грамадзянінам быць абавязан», агляд літаратуры «Два светы — два лады жыцця». Да дыспуту і агляду будучы аформлены адпаведныя тэматычныя кніжныя выстаўкі.

М. ГАПЕЕВА,
загадчыца аддзела
бібліятэкі ГДУ.

ДА МАЛАДЫХ
ВЫБАРШЧЫКАЎ

У мінулы чацвер актывую залу запоўнілі юнакі і дзяўчаты, якія сёлета ўпершыню прымуць удзел у выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў. Перад студэнтамі з канцэртаў выступілі дыпламанты Усеаюзнага конкурсу артыстаў эстрады Сяргея і Мікалая Радчанкі. Праграма масквіноў цэпла сустрапа ўсімі глядачамі.

У яе ўваходзілі рускія і сучасныя папулярныя савецкія песні, жартуныя нумары.

часныя папулярныя савецкія песні, жартуныя нумары.

АДБУДУЦЦА
СУСТРЭЧЫ

Заўтра ў вучбым корпусе № 1 у аўдыторыі 2—27 з 14 гадзін праводзіцца сустрэча выбаршчыкаў з кандыдатамі ў дэпутаты абласнога, гарадскога і раённага Саветаў народных дэпутатаў. Яе ўдзельнікі пазнаёміцца са сваімі выбаршчыкамі, даведаюцца аб іх пра-

цоўнай і грамадскай дзейнасці.

13 і 17 чэрвеня пройдуць на выбарчых участках універсітэта сустрэчы з кандыдатамі ў дэпутаты пасобна гарадскога і раённага Саветаў народных дэпутатаў, у час якіх выступіць іх давераныя асобы, прадстаўнікі працоўных калектываў і ГДУ, тым, каму аказана давер'е баланіравацца ў кіруючыя органы Савецкай улады.

Аб месцы і часе сустрэч будзе паведана ў аб'явах участкавых камісій.

Памятныя мясціны Гомеля
Вуліца імя **М. М. ХАТАЕВІЧА**

Дзейнасць М. М. Хатаевіча, члена ленінскай партыі з 1913 года, цесна звязана са станаўленнем Гомельскай большавіцкай арганізацыі. Сваю рэвалюцыйную дзейнасць ён пачаў у 19 гадоў. Працуючы працоўным у газетным кіёску, юнак часта хаваў, а затым распаўсюджваў нелегальную марксісцкую літаратуру.

У ліпені 1914 г. Хатаевіч быў арыштаваны ў час друкавання лістовак на гектографіе, якія заклікалі гамельчан падтрымаць самаадданую барацьбу рабочых на Бакінскіх нафтавых промыслах. У сакавіку 1916 г. ён быў асуджаны і пасланы ў Сібір, дзе знаходзіўся да лютага 1917 года.

Пасля перамогі Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі М. М. Хатаевіч вярнуўся ў Гомель і разам з Ланге, Якубавым і іншымі таварышамі вёў

вялікую работу па стварэнню самастойнай большавіцкай арганізацыі. 6 красавіка 1917 г. у Гомелі адбыўся першы арганізацыйны сход большавікоў, дзе быў выбран Палескі камітэт РСДРП (б) М. М. Хатаевіч спачатку быў выбран яго членам, а затым намеснікам старшыні. Камітэт было даручана, як адзначыў М. М. Хатаевіч, «выконваць абласныя функцыі, паколькі, акрамя нас, ва ўсім Заходнім краі не было ніводнай большавіцкай арганізацыі». Ён вёў нястомную барацьбу з меншавікамі і эсэрамі за прыцягненне працоўных мас на бок большавікоў, выступаў на многіх мітынгах і сходах і пераконваў рабочых і сялян ісці за большавікамі ў барацьбе за мір, зямлю і лепшае жыццё.

Палескі камітэт сваёй энергічнай работай дабіўся таго, што да

кастрычніцкіх дзён 1917 года большавіцкая арганізацыя налічвала ў іх сваіх радак каля тысячы членаў.

12 лістапада 1917 г. палітычная ўлада ў Гомелі перайшла да Саветаў салдацкіх і рабочых дэпутатаў. М. М. Хатаевіч выбіраецца членам прэзідыума Гомельскага гарадскога Савета. На гэтай пасадзе ён вядзе нястомную работу за ўмацаванне ўлады працоўных.

У пачатку сакавіка 1918 г. горад занялі войскі кайзераўскай Германіі, і М. М. Хатаевіч быў вымушаны пакінуць Гомель. Па заданню ЦК партыі ён паехаў на работу ў Самару. Тут яго выбралі старшынёй Самарскага гарадскога камітэта партыі і членам губкома.

Пасля вызвалення Гомеля ад нямецкіх акупантаў М. М. Хатаевіч

у вярнуўся ў Гомельскую партыйную арганізацыю, дзе быў прызначан старшынёй паятова-гарадскога камітэта партыі.

У абласным архіве захаваны шэраг праколаў пасяджэнняў Гомельскага паятова-гарадскога выканаўчага камітэта, удзельнікам якіх быў у 1919 г. М. М. Хатаевіч. 17 красавіка 1919 г. на пасяджэнні Савета ён выступіў з дакладам аб наступленні Калчэка і аб арганізацыі атрады для дапамогі Усходняму фронту. 22 мая 1919 г. М. М. Хатаевіч на другім з'ездзе Саветаў Гомельскага паятова-гарадскога абласнога паятова-гарадскога Саветаў і раённага Саветаў Савецкай Расіі.

З канца 1919 г. да мая 1920 г. М. М. Хатаевіч працаваў членам губкома ў Самары, а затым на фронце ў якасці начальніка палітдадзела 21 дывізіі.

У 1921 г. М. М. Хатаевіч зноў у Гомелі, дзе працуе ў губернскай правярочнай камісіі, затым выбіраецца сакратаром Гомельскага губкома партыі.

На працягу амаль двух гадоў ён нястомна кіраваў работай па аднаўленню і развіццё народнай гаспадаркі губерні, неаднойчы асвятляў гаспадарчыя і партыйныя пытанні ў друку. На старонках «Известий Гомельскаго губкома партыі» за 1921—1922 гг. ён часта выступаў з артыкуламі, у якіх пісаў аб рабоце губкома партыі, партканферэнцыі, чарговых задачах партыйнай работы ў горадзе і вёсцы.

З 1923 г. М. М. Хатаевіч працаваў на адказных пасадах у партыйных і савецкіх органах там, куды накіроўвала партыя.

Памяць аб камуністу, да канца адданым справе ленінскай партыі, рашэннем Гомельскага райвыканкома ад 10 ліпеня 1973 года ўвекавечана ў назве вуліцы нашага горада.

М. АЛЕЙНІКАВА,
спрацоўніца
Гомельскага абл.дзяржархіва.

У школе юных праграмістаў

З Э В М — на «Т Ы»

Пра кафедры матэматычных праблем кіравання нашага ўніверсітэта ўжо на працягу чатырох гадоў працуе школа юных праграмістаў. Заняткі ў ёй вядуць вопытныя спецыялісты.

У папярэднія гады ў школу запрашаліся толькі старшакласнікі. А ў бягучым навучальным годзе ўпершыню вырашылі вывясці магчымасці і вучняў 7—8 класаў.

Аразу ж перад рэбятамі паставілі складаную задачу: напісаць дэялагавую навучальную праграму на якому-небудзь прадмету, які яны праходзяць у школе. Пакуль вучні шукалі падыходзячы для іх «цяжкія» пытанні, распрацоўвалі свае праграмы, яны вучыліся праграмаваць і не толькі дэядаляліся аб будове ЭВМ, але і ўсё ўбачылі ўласнымі вачыма. Вучні неаднаразова хадзілі на экскурсію ў машыны зал. Адзін раз у тыдзень яны займаліся ў дысплейным класе. Рэбаты самі перфарыравалі свае праграмы, выпраўлялі памылкі. Усе яны зразумелі, што гэта — нялёгка праца. Без пэўных навываў не проста адладзіць праграму, дабіцца, каб яна працавала правільна — так, як задумаў юны праграміст. Да таго ж патрабуецца, каб праграма была «ветлівая, строга і справядлівая, а іншы раз і вясёлая».

І вось надышоў дзень апошніх заняткаў у дысплейным класе. Рэбаты вельмі хваліліся. Яшчэ бі іх работу прышлі ацэньваць строга судзіць. У састаў журы ўваходзілі кан-

дыдат тэхнічных навук В. А. Караткевіч, кандыдат фізіка-матэматычных навук В. М. Мярэжа і начальнік сектара ІВЦ ГДУ З. І. Зубарава.

...Першая праграма пачала працаваць. На экране дэяспля спачатку з'явіўся малюнак, а затым прывітальныя: «Здравствуй, я — ЭВМ! Как тебя зовут?»

Журы дэяляло назваць сябе «Саша». «Привет, Саша, рада познакомяцца! Я могу проверить твои знания по литературе, истории или математике. Укажи свой любимый предмет».

Усе члены журы — матэматыкі — ужо даўно выбралі свой любімы прадмет. І ЭВМ, а дакладней, праграма, якая працавала на вылічальнай машыне, пачала задаваць пытанні. Кожнаму правільнаму адказу яна радавалася: «Хорошо, Саша!», «Молодец!», а затым ужо і зусім пачала захапляцца разумнымі адказамі.

Ну, а калі адказы былі няправільныя, дык машына паведамляла: «Неверно, думай», «ну что ж ты!» Калі і пасля гэтага адказы былі няправільнымі, то праграма пачынала крыху злавацца: «У меня уже температура повысилась от твоих ответов!». І, натуральна, дэяваўся правільны адказ. На экране дэяспля высвечвалася своеасаблівае табло: чалавек — ЭВМ. Колькі было дакладных і няправільных адказаў! Нарэшце запас пытанняў скончыўся. Праграма паведаміць вынікі ў залежнасці ад ліку і развіта-

еца: «До свидания, приходи ещё!».

Дэяць розных праграм прагледзелі члены журы. І прывітальны: ці ведаюць яны матэматыку, літаратуру, гісторыю, географію, рускую мову, ці ўмеюць адгадваць загадкі. Нялёгка было вызначыць пераможцаў. Улічалася многае: ці прапраграміраваны добры дэялог, ці ёсць падказкі, складанасць праграмы і г. д.

Першае месца журы прысудзіла аразу два праграмам: РУСР — навучанне рускай мове (аўтар — сямікласнік СШ № 40 Юра Елісееў) і праграме АРГО, якая можа правярць веды вучняў па трох прадметах: матэматыцы, гісторыі і літаратуры. Гэтую самую складаную праграму, як адзначыла журы, распрацавала вучанца сёмага класа СШ № 32 Наташа Эрцэль.

Другое месца прысуджана праграме па гісторыі (аўтар — Аня Недзельсон), трэцяе — праграме, якая загадала загадкі (аўтар — васьмікласнік Гена Рудзенка).

Усе юныя праграмісты, якія ўдзельнічалі ў конкурсе, з вялікай гордасцю атрымалі граматы і дыпломы, падпісаныя вядомым вучоным-матэматыкам, членам-карэспандэнтам АН БССР, прафэсарам нашага ўніверсітэта па вучэбнай рабоце Л. А. Шамятковым.

Можна і нам падвесці некаторыя вынікі. Праграмаванне — гэта не лёгка і не вясёлы занятак. Тут патрэбна многаму навучыцца, каб прымяняць набытыя веды. І не ўсе вучні здолелі адладзіць свае праграмы. Напэўна, у будучым не ўсе з іх здоліюць стаць праграмістамі. Але можна з упэўненасцю сказаць, што рэбаты выдатна засвоілі работу з дэяспляем, ведаюць будову ЭВМ, могуць склаці прсты алгарытм. Яны сталі лепш мысліць.

Хочацца падзякаваць калектыву ІВЦ ГДУ, асабліва З. І. Зубаравай, М. П. Глазырыну, педагогам гомельскай СШ № 40 і яе дырэктару Т. М. Балака за дапамогу ў арганізацыі заняткаў.

Юныя праграмісты зноў збяруцца разам у верасні. У іх ужо будзе шмат сваіх ідэй. Яны, напэўна, захочуць распрацаваць вясёлыя ігрывыя праграмы.

Чакаем мы і навічоў.

Г. ЧАРНЫХ,
ст. навуковы
супрацоўнік кафедры
матэматычных праблем
кіравання.



НА ЗДЫМКУ: юныя праграмісты ў час заняткаў.
Фота А. Ульянінай.

Навуковая АБ ПРАБЛЕМАХ
канферэнцыя КІРАВАННЯ ПРАЦАЙ

Штогод на эканамічным факультэце нашага ўніверсітэта праводзяцца разнастайныя навуковыя і практычныя канферэнцыі, на якіх абмяркоўваюцца найбольш актуальныя пытанні эканамічнай навуцы і эфектыўнага яе выкарыстання ў жыцці.

У канцы мая адбылася двухдзённая Усесаюзная галівоная навукова-практычная канферэнцыя па праблемах кіравання працай на прамысловым прадпрыемстве ў перыяд удасканалвання гаспадарчага механізма. Яе арганізаваў Усесаюзны навукова-даследчы інстытут эканомікі, кіравання і арганізацыі вытворчасці ў машынабудаванні для лёгкай і харчовай прамысловасці і эканамічны факультэт нашага ўніверсітэта. У рабоце канферэнцыі, акрамя гамельчан, прынялі ўдзел вучоныя з Масквы, Мінска, Куйбышава, Пярмі, Саранска, Баку і іншых гарадоў краіны.

На канферэнцыі заслуханы і абмеркаваны даклады докана эканамічнага факультэта, загадчыка кафедры эканомікі працы прафэсара У. Д. Арэшчанкі, дацэнта гэтай жа ка-

федры Г. К. Балтрушэвіч, дацэнта Пермскага дзяржуніверсітэта Л. А. Раманавай, дацэнта Мардоўскага дзяржуніверсітэта Н. Д. Гуськовой, загадчыка кафедры Куйбышкаўскага політэхнічнага інстытута прафэсара М. І. Бухалкова, дацэнта Беларускага інстытута народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава В. І. Тарасевіч, начальніка аддзела, кандыдата эканамічных навук Усесаюзнага навукова-даследчага інстытута эканомікі, кіравання і арганізацыі вытворчасці ў машынабудаванні для лёгкай і харчовай прамысловасці Т. І. Атвагінай, дацэнта Мінскага радыётэхнічнага інстытута Г. Ц. Мансімава, к. э. н. Ф. П. Рахманова (г. Баку), іншых вучоных і работнікаў прамысловасці г. Гомеля, а таксама гасцей.

Да канферэнцыі, на якой прыняты практычныя рэкамендацыі, выданыя звыскі дакладаў яе удзельнікау.

З вялікім задавальненнем госці азнаёміліся з нашым ўніверсітэтам і горадам над Сожам.

В. ТРУХАУ,
дацэнт кафедры эканомікі
працы.

НАБЫЛ СПЕЦЫЯЛІНАСЦЬ
МЕДСЯСЦЁР

Студэнткі эканамічнага і гісторыка-філалагічнага факультэтаў набываюць веды не толькі па выбранай спецыяльнасці, але і праходзяць падрыхтоўку на прываенне кваліфікацыі медыцынскіх сясцёр. Грамадскай прафесійнай яны авалодаюць на працягу чатырох гадоў.

Днямі завяршыліся дзяржаўныя экзамены на кафедры грамадзянскай абароны і медыцынскай падрыхтоўкі. Усе студэнткі вытрымалі іх паспяхова. Ва ўрачыстай абстаноўцы ім уручаны пасведчанні медыцынскіх сясцёр запасу.

З гэтай знамянальнай падзеяй чацвёртакурсніц цёпла павіншавалі выкладчыкі кафедры. Яны пажадалі, каб набытыя студэнтка-

мі веды па медыцыне прымянялі толькі ў мірны час і больш ні адно пакаленне не зведала жаху вайны.

Сёлетняя чацвёртакурсніцы праз год закончаць ўніверсітэт, атрымаюць дыпломы аб вышэйшай адукацыі. Аднак у жыцці не раз ім змогуць спатрэбіцца і набытыя веды па медыцыне, каб прыйсці на дапамогу людзям.

Пры ўручэнні пасведчанняў медыцынскіх сясцёр запасу студэнткі выказвалі выкладчыкам кафедры ГА і медпадрыхтоўкі шчырую ўдзячнасць за атрыманне ад іх веды па самай гуманнай прафесіі.

І. ХАДАЛЕВІЧ,
дацэнт, в. а. загадчыка
кафедры ГА і медпадрыхтоўкі.



Фота А. Ульянінай.

Да працоўнага семестра-87

НА ЗАВЯРШАЛЬНЫМ ЭТАПЕ
ПАДРЫХОТКІ

Тры тыдні застаецца да пачатку новага працоўнага семестра. Падрыхтоўка да яго прышліла ў завяршальную стадыю. Цяпер трэба прадумаць усё да дробзей, каб выехаць на месца дыслакацыі, як кажуць, у баявой гатоўнасці.

На гэтым тыдні з 11 па 14 чэрвеня ў камітэце камсамола будыцца афармляцкія дакументы на права выезду атрадаў у арганізацыі і гаспадаркі, з якімі заключаны дагаворы.

Штаб працоўных спраў камітэта камсамола даводзіць да ведама камандзіраў і камісараў аб неабходнасці мець наступную дакументацыю: дзённік атрада, журнал па тэхніцы бяспекі, гаспадарчы дагавор, фінансаво-гаспадарчы журнал, асабістыя медыцынскія кніжкі повараў атрада, графік дзяжурстваў па тэхніцы бяспекі і лагера, нагляднасць для яго афармлення.

Неабходна прадставіць пайменныя спісы цяжкахвоўваемых падлеткаў, якія залічаны байцамі атрада.

Якщо афармлення дакументацыі на выезд атрадаў будзе ўлічана пры пад'ядзенні вынікаў іх сацыялістычнага спаборніцтва.

17 чэрвеня адбудзецца завярджэнне камандзіраў і камісараў на пасяджэнні партыйнага камітэта ўніверсітэта.

Ю. ТАРАСЕНКА,
нам. сакратара камітэта ЛКСМБ
па арганізацыйнай рабоце.

ЛЕКЦЫІ ДЛ Я ПРАЦОЎНЫХ

Кожны дзень набліжае нас да знамянальнага свята — 70-годдзя Вялікага Кастрычніка. Спаўнаму юбілею ва ўсіх калектывах рыхтуюць дастойную сустрэчу. Свой уклад ва ўсераднюю справу імякна ўнесці вучоныя і выкладчыкі нашага ўніверсітэта. З іх сфарміравана лектарская група ў саставе 42 чалавек, у асноўным грамадазнаўцаў, якія выступаюць перад працоўнымі горада і вобласці з цыклам лек-

цый, прысвечаных 70-годдзю Кастрычніка, а таксама даюць кансультацыі, аказваюць метадычную дапамогу лектарам мясцовых арганізацый таварыства «Веды».

Па кастрычніцкай тэматыцы лектарамі ўніверсітэта працываюць ужо звыш 200 лекцый. Адным з самых актыўных з'яўляецца дацэнт кафедры палітэканоміі А. І. Канахавіч. З лекцыямі аб перабудове ён выступаў ня-

даўна перад працоўнымі Жыткавіцкага, Калінкавіцкага і Рагачоўскага раёнаў. На мінулым тыдні ў Буда-Кашалёўскім раёне выступілі дацэнт гэтай жа кафедры Н. П. Пухава і асістэнт кафедры гісторыі СССР і БССР В. І. Сычоў.

В. СТАРАКОЖАВА,
адказны сакратар
ўніверсітэцкай арганізацыі
таварыства «Веды».

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ГЕРАІНЯ ФРАНЦЫІ

(ДА 575-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ЖАНЫ Д'АРК)

Жана Д'Арк... Гэта імя, бадай, самае папулярнае ў гісторыі сярэднявэковай Францыі. Вядомы падрабязнасці яе жыцця і смерці. Усё гэта дзякуючы нястомнай працы гісторыкаў і пісьменнікаў. Найбольш цікавыя кнігі аб ёй — «Жана Д'Арк» Марка Твена і «Жана Д'Арк: факты, легенды, гіпозызы» савецкага гісторыка В. Рэйцаса.

Шырока вядома, што гэта дзяўчына ў мінуту смерцельнай бяспекі, якая навісла над яе радзімай, пайшла яе абараняць і загінула. Сучаснікі Жаны Д'Арк не хацелі мірыцца са стратай сваёй нацыянальнай гераіні. Таму і з'явілася на свет мноства легенд, якія сцвярджаюць, што Жана не загінула, што яна выратавалася.

А як жа інквізіцыйны касцёр у Руане 1431 года? Гэта сучаснікі растлумачвалі проста — у Руане спалілі другую дзяўчыну, падобную на Жану. Простыя людзі тых далёкіх гадоў добра разумелі, што сапраўдны патрыятызм — гэта не словы і намеры, а канкрэтны дзеянні, што сапраўднае высакароднае ва ўменні ахвараваць сабой. Таму і ішлі яны за Жанай у самае пекла бою, каб выратаваць сваю радзіму. Таму доўгі час не маглі паверыць у яе смерць.

А калі ўявіць сабе на мінуту, што Жана не існавала, не было ні яе самой, ні яе подзвігу? І адразу такое пачуццё, быццам у цэпры ваякоў патух яркі агеньчык — ці то свечку, задулі, ці то зорка ўпала...

Чаму ж мы так жыва рэагуем на тое, што было сотні гадоў назад? Чым нам бліжэйшая Жана сёння? Напэўна, тым, што пераадолела сябе. І ёй было цяжка і страшна. Але яна выстаяла ад пачатку і да канца, ад расшчэпаў апрацуць мужчынскае адзенне, што лічылася ў тых часы найвялікшым грахам, гэта значыць маральным злачынствам, да расшчэпаў прыняць пакутніцкую смерць на кастры, але не адрачыся ад сваёй справы.

Бліжэйшая нам Жана і тым, што пераадолела існаваўшыя тады стэрэатыпы паводзін і мыслення. Усім сваім кароткім жыццём яна паказала, што Францыю ад прыгнёту выратавалі не закаваныя ў браню рыцары, а народ.

Жана Д'Арк бліжэйшая і зраўняла нам тым, што яна наша равесніца і сучасніца.

Алена СІВАДЗЕД,
студэнтка 2-га курса
гістарычнага аддзялення
гісторыка-філалагічнага
факультэта.



СОЖСКІЯ ПРАСТОРЫ.

Фота А. Рудчанкі.

ЗАГАДКІ СТАРАЖЫТНАГА СОЖА

Вада, рака заўсёды дарава-лі чалавеку жыццё. Быў час, калі людзі бачылі ў ёй жывую істоту. І чым іншым, як не гэтай таямнічай істотай, магла здавацца старажытнаму чалавеку рака, якая заўсёды кудысьці імкнулася, белга, зіхацела на сонцы сваёй паверхняй і халодным змрокам пужала ў глыбі; рака, здольная то разліцца, як мора, то звязіцца да невялікага ручая. Яна дае рыбу і дапамагае ў падарожжы да суседзяў, а ў гневе шкодзіць, губіць гандлёвыя чоўны, захоплівае ў свае віры наўважлівага плывуца. А яшчэ рака, як і ўсё, што існуе навокал, мела свой жыццёвы пачатак, і людзі павінны былі ведаць пра гэта. Тады нарадзіліся легенды.

...Сярод глухіх пушчаў, цёмных бароў, на ўзгорку стаялі калісцы старыя харомы вялікага валадара, сівавалосага старога Рыдана. З канца ў канец зямлі быў слаўты гэты чалавек сваім незлічоным багаццем, а над усім гэтым зіхацела залатая карона. І вось здарылася — укралі гэта карону. Пасля тады стары ўладар да сваёй сыноў — Дняпра і Сожы. Даў наказ Дняпру бегчы ў дагонку садамі і лугамі аж да скалістых гор. А праз некаторы час пасля Сожы бегчы імхамі, балотамі на падоўгу Дняпру, бо ён адзін, як здавалася Рыдану, не мог прабіцца праз скалістыя горы. Доўга чакаў стары бацька, не дачакаў сваёй сыноў. А яны за доўгія гады блуканняў па зямлі ператварыліся ў ракі. Плыве Дняпро садамі ды лугамі, а Сож — імхамі ды балотамі.

У гэтым паданні ёсць і верагодныя факты, бо кожнае паданне заўсёды абіраецца на рэальнасць. На ўсім працягу (648 кіламетраў) Сож цячэ паміж пакамімі берагамі, пераважна ў лясной мясцовасці, нярэдка сярод балотыстых месцаў, пакрытых хмызняком. У парэччы Сожы, асабліва ў яго нізюках, налічваецца звыш 200 азёраў, многіх з якіх злучаны з ракой. Безліч затокаў і ста-

рты, багатыя паляўнічыя прасторы спрыялі паступоваму прытоку насельніцтва ў гэты край. Сож лічыўся зручным водным шляхам з Дняпра ў Волжскую сістэму: шлях гэты называўся «на радзімічы». Нездарма па археалагічных матэрыялах значаюцца кантакты верхнедняпроўскіх плямёнаў з жыхарамі Падзясення, Падзвіння і Пяволжжа. Гэтыя сувязі абумовілі існаванне адвольных рачных назваў. Слова «Сож» раней вымаўлялася як «Сожэ». У басейне Дзясны і Сейма ёсць дзве рэчкі Усожа, на мяжы Смаленскай і Маскоўскай абласцей, у Калужскай абласці таксама цякуць рэкі пад назвай Сожы. У буйным Дзісенскім павеце Віцебскай губерні крыніцы XIX ст. упамінаюць возера Сшо. Паралелі можна было б працягваць. Назва нашай ракі ў розных гукавых варыянтах сустракаецца ў многіх мясцовасцях. Гэтая акалічнасць з'яўляецца пакуль галоўнай перашкодай для тлумачэння яе назвы. Пакуль ёсць падставы сцвярджаць, што слова, якое ляжыць у аснове назвы Сожы, першапачаткова азначала «балоцісты». Рачныя назвы ўзніклі часцей выпадкова, прычым розныя часткі ракі маглі называцца па-рознаму, а ўжо потым тое ці іншае імя распаўсюджвалася на ўсю раку. Відаць, так было і ў выпадку з Сожам. На старажытнай карце XVI ст. наша рака па-ляцінску называлася «Нерэя флюмэн», г. зн. «цячэнне, рака Нарэя». У гэтай сувязі ўспомнім возера Нарач, раку Нараў у басейне Буга, назву горада Нараўля на рацэ Нараўлянцы, раку Нярыс, як літоўскае абазначэнне Віліі.

Як бачым, назва Сожы ўяўляе сабой адну з некалькіх загадкавых таямніц, звязаных з гэтай ракой.

Іншая таямніца носіць ужо больш гістарычны і геаграфічны аспект. Паводле старадаўніх вестак, там, дзе цяпер стаіць Гомель, пасярэдзіне ракі некалі былі пясчаныя водмелі, з вельмі вялікімі. Цікава, што

гэты факт адлюстраваны ў вядомай гамяльчанам прыказцы, што Гомель — быццам бы «Гол Мель!!!» Вось і народная фантазія! Яна таксама зыходзіць з рэчаіснасці.

Назіральны чалавек, вядома, даўно заўважыў, што зона адпачынку на левым беразе Сожы ўяўляе сабой нібы паўостраў. Сапраўды, рака тут робіць значную дугу, каб абагнуць невялікую тэрыторыю, дзе асноўная глеба — пясок і растуць толькі вербы, якая лёгка затапляецца ў паводку. А чаму б рацэ не цячы прама праз гэтую хмызняковую нізіну? У мінулым так і было: Сож не рабіў ніякіх выкрутасаў: у межах горада яго цячэнне было прамым. Аб гэтым сведчаць рэшткі старога русла ракі, якія захаваліся ў выглядзе сістэмы невялікіх азёраў у зарэчнай зоне, гэтыя азёры раскіданы не абы як, яны ўтвараюць цікавыя ланцужок, які знаходзіць сваё заканчэнне ў вядомым рачным заліве. Заліва, што як раз называецца Гамляюка — паркавага возера, захаваў лепш за ўсё контуры былога рачнога фарватэру.

Сож змяніў сваё цячэнне. Чаму і калі? Адбылося гэта вельмі даўно, магчыма, ў той час, калі на правым стромым беразе толькі пасяліліся першыя рыбакі і паляўнічыя, а пед стромай існавалі значныя намывы пяску.

Такім чынам, цяперашняя зона адпачынку — гэта гісторыка-геалагічны помнік, помнік самой прыроды.

...Рака, гэтая нібы сапраўды жывая таямнічая істота, добра ведае сваё мінулае. Яна дорыць радасць і задавальненне тым, хто з павягай адносіцца да яе і, наадварот, скардзіцца на злуецца, калі чалавек спрабуе навазвясць ёй свае намеры. Рака злуецца і ўходзіць зусім. Аб гэтым таксама гавораць народныя паданні, і аб гэтым таксама трэба памятаць.

А. РОГАЛЕУ,
асістэнт кафедры
рускага, агульнага
і славянскага мовазнаўства.

ДА ўВАГІ ВЫПУСКНІКОЎ!

Камітэт камсамола ГДУ напамінае вам, што абхадныя лісты падпісваюцца ў сектары ўчоту камітэта ЛКСМБ (галоўны корпус, 1-16). Пра сабе неабходна мець камсамольскі білет з аднакавай аб улаце камсамольскіх зносаў уключна за ліпень 1987 г.

Да работы па месцу размеркавання і пры асабістым працаўладкаванні вам неабходна прыступіць з 1 па 15 жніўня (у залежнасці ад спецыяльнасці). З 1 жніўня да 1 верасня ўсе выпускнікі абавязаны зняцца з камсамольскага ўчоту ў ГДУ і стаць на яго па месцу работы. Для гэтага неабходна з'явіцца ў камітэт камсамола асабіста. У тым выпадку, калі малады спецыяліст у жніўні не зможа прыехаць у Гомель, трэба звярнуцца ў камітэт камсамола з правам райкома або ў РК ЛКСМБ па месцу работы і стаць там на часовы ўчот, а адначасова папрасіць зрабіць запытанне на камітэт камсамола ГДУ адносна пера-сылкі ўчотнай карткі камсамольца.

Наш адрас: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, камітэт ЛКСМБ, сектар ўчоту.

КАМІТЭТ КАМСАМОЛА ГДУ.

Юрыдычная кансультацыя

ПАСЛЯ ЗАКАНЧЭННЯ УНІВЕРСІТЭТА

Камісія па персанальнаму размеркаванню накіроўвае маладых спецыялістаў на работу, і яны абавязаны адрачавацца па заканчэнні ВУН не менш трох гадоў. Маладыя спецыялісты, у якіх час работы па заканчэнні навучальнай установы і службы ва Узброеных Сілах СССР складае менш трох гадоў, пасля звольнення ў запас абавязаны вярнуцца на прадыпрыемствы, ва Установы і арганізацыі, куды яны былі накіраваны камісіяй па персанальнаму размеркаванню. Не менш чым за тры месяцы да звольнення ў запас гэтыя асобы павінны пісьмова паведамаць адпаведнаму міністэрству (ведамству) час заканчэння тэрміну службы, назву прадыпрыемства, куды яны былі накіраваны на работу па заканчэнні навучальнай установы. Міністэрства (ведамства) абавязаны на працягу 15 дзён вырашыць пытанне аб прадастаўленні гэтым маладым спецыялістам работы на прадыпрыемствах на пасадзе не ніжэй

займаемай да прызыву на воінскую службу і выдаць ім па месцу яе праходжэння адпаведнае пасведчанне.

Маладым спецыялістам, якія згодна персанальнага размеркавання былі накіраваны ў распараджэнне Міністэрства абароны СССР для праходжэння службы на афіцэрскіх пасадах, па яе заканчэнні прадастаўляецца права ўладкавацца на працу па сваёму выбару.

Маладым спецыялістам, якія не прыступілі да работы ў сувязі з прызывам на воінскую службу, выплачваецца дапамога ў размеры паловіны месячнай стипендыі (калі яны атрымлівалі яе на момант заканчэння навучальнай установы) за кошт сродкаў навучальнай установы, а накіроўваемым па заканчэнні ВУН у іншую мясцовасць прадастаўляюцца гарантыі і кампенсацыі ў адпаведнасці з дзеючымі заканадаўствам.

В. РУПІН,
юрысконсульт ГДУ.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Камітэт камсамола ГДУ інфармуе, што з арганізатараў і ўдзельнікаў трэцяга працоўнага семестра — 86 фарміруецца турыстычная група для паездкі ў ЧССР з 16 па 23 верасня 1987 г. Камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта выдзелена 6 пуцёвак.

Камітэтам камсамола і камсамольскім бюро факультэта неабходна прапанаваць кандыдатуры для турыстычнай паездкі камітэту ЛКСМБ ўніверсітэта да 15 чэрвеня.

КАМІТЭТ ЛКСМБ ГДУ.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

A324494
Аб'ём — 1 друк. арк.
Тыраж 2000 экз. Заказ 394.

Наш адрас: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, п. 3-11, тэл. 57-16-52.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, профсаюзнага камітэта, камітэта ЛКСМБ Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржкамітэта ВССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1.